

# **Правапіс *н*, *нн* у прыметніках**

Урок беларускай мовы ў VI класе

**Н. П. Саланевіч,**

настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі

СШ № 16 г. Пінска

На вывучэнне прыметніка ў VI класе адводзіцца 18 гадзін, з іх 3 гадзіны на пісьмовыя работы. Дадзеная тэма ў раздзеле 12-я. Заняткі праходзілі пасля 21 лютага – Міжнароднага дня роднай мовы, таму пры падрыхтоўцы да вучэбных заняткаў быў выкарыстаны лінгвакультуралагічны падыход. Для актывізацыі пазнавальнай і мысліцельнай дзейнасці вучняў на ўроку былі выкарыстаны элементы проблемнай тэхналогіі. Гульнявы прыём спрыяўствуюць развіццю зацікаўленасці да мастацкіх твораў. Завочная экспедыція ў літаратурна-краязнаўчы музей імя Я. Коласа ў в. Пінкавічы і складанне невялікага тэксту-апісання садзейнічалі падрыхтоўцы да творчай работы( складанне апавядання з апісаннем прымет рэчаў, жывёл або памяшкання).

**Мэта.** Дапамагчы вучням засвоіць правілы напісання *н*, *нн* у прыметніках.

Мяркуеца, што ў канцы ўрока вучні **будуць умеець** вызначаць утваральную аснову і словаутваральны суфікс прыметніка, карыстацца правілам і адпаведным алгарытмам разважання пры напісанні *н*, *нн* у прыметніках; папаўняць свой слоўнікавы запас новымі групамі слоў;

на працягу ўрока **будуць вучыцца** ужываць прыметнікі ва ўласным маўленні з пэўнымі выяўленчымі і стылістычнымі мэтамі.

Урок будзе садзейнічаць выхаванню любві да роднай мовы, павагі да паэтаў-землякоў, цікавасці да твораў беларускіх пісьменнікаў.

**Тып урока:** камбінаваны.

**Абсталяванне.** Экран і праектар для дэманстрацыі презентацыі; презентацыя па тэме ўрока, дыдактычны матэрыял.

## **Ход урока**

### **1. Арганізацыйны этап. (да2 хвілін)**

Наставнік жэстам рукі вітае вучняў. Вучні слушаюць наставніка, адказваюць адпаведным жэстам.

–Добры дзень. Рада вас бачыць сёння на ўроку і вітаю ўсіх тых, хто:

- хоча вывучаць беларускую мову;

- хоча павысіць свае веды;
  - хоча павысіць адзнаку;
  - выканоў дамашняе заданне;
  - умее ўсміхацца.
- Усміхніцеся.

## **2. Матывацыйны этап. Праверка дамашняга задання (да 10 хвілін )**

1). –Пачнём нашу працу з музыкі. Паслухайце ўважліва песню. (Выконвае Таццяна Беланогая).

–Як называецца верш і хто яго аўтар? ( Яўгенія Янішчыц «Мова».) Што ведаеце пра паэтку Яўгенію Янішчыц?

**Слайд 1.** Яўгенія Іосіфаўна Янішчыц –беларуская паэтэса- перакладчыца. (1948-1988), нарадзілася ў в. Рудка Пінскага раёна.

– У в. Парэчча, дзе паэтка скончыла сярэднюю школу, зараз знаходзіцца музей. Тэма роднага краю становіцца візіткай паэзіі Яўгеніі Янішчыц. Вобразы «малой радзімы» праходзяць праз усю яе творчасць. У першыню Я.Янішчыц выступіла перад публікай на канцэрце, прысвечаным Я. Коласу.

– Каго з паэтаў-землякоў яшчэ ведаеце?

**Слайд 2.** Марыя Кобец . ( 21 лютага школу наведала Марыя Кобец).

2). **Слайд 3.** –На месцах пропуску ў вершы ўстаўце патрэбныя прыметнікі: *жасціковую, мурожных, беларускае, родную, цёплую, жывую, непаўторную, вялікую, маленькім.*

(Вучні на дошцы размяшчаюць у пэўным парадку прыметнікі, запісаныя на лістах ).

3). *Актуалізацыя ведаў.*

–Назавіце іх разрады. Ад якіх прыметнікаў можна ўтварыць ступені параўнання?

Чаму нельга ад астатніх утварыць?

( *жасціковую – прыналежны;*

*беларускае, мурожных – адносныя;*

*родную, жывую, непаўторную, маленькім, цёплую, вялікую – якасныя).*

—Растлумачце, чаму прыметнікі размешчаны ў трох слупкі ( у залежнасці ад спосабу ўтварэння).

*жасціковую  
беларускае  
мурожных  
родную  
маленькім*

*непаўторную*

*жывую  
цёплую  
вялікую*

## **З этап. Арыгініровачна-матывацыйны (да 5 хвілін)**

1). –Запоўніце табліцу. (Прыём “Правільнае і няправільнае сцвярджэнне”).

Насупраць якога сцвярджэння вы не паставілі ніякі знак? (Не ведаюць адказу).

Вучні самастойна фармулююць тэму ўрока і мэты.

—Закончыце сказы:

#### Слайд 4. ДАВЕДАЕМСЯ...

НАВУЧЫМСЯ...

ЗМОЖАМ...

#### 4 этап. Аперацыйна-пазнаваўчы ( да 15 хвілін )

##### 1). Слайд 5. моцны ? каменны

здаравенны

—Чаму прыметнік моцны пішацца з *н*, а каменны і здаравенны з *нн*? Назавіце асновы, ад якіх утварыліся прыметнікі. Назавіце ў прыметніках словаўтворальныя марфемы.

Вывад: Напісанне *н*, *нн* у прыметніках залежыць ад утворальнай асновы і словаўтворальных суфіксau.

2) Давайце даведаемся, калі яшчэ пішацца у прыметніках *-н-*, а калі *-нн-*. (Праца з табліцай пр.243). Вучні фармулююць правіла.

**Рубрыка «Запоўніце!»** (на дошцы запісаны слова) юны, сцюдзёны, парцыёны; гасціны (які любіць прымаць і частаваць людзей) чалавек; гасціны (у некоторых гарадах: спецыяльна пабудаваныя гандлёвыя рады, звычайна каменныя) двор.

#### Фізкультурхвілінка

—Устаньце тыя,

- у каго ёсьць дамашнія жывёлы;
- хто любіць жывёл;
- падыміце рукі, хто любіць птушак, памахайце рукамі;
- сядайце.

—Ад каго звычайна залежыць лёс жывёл і птушак? ( Ад чалавека). А ў апавяданні В. Адамчыка « Урокі арыфметыкі» лёс галоўнага героя залежыў ад марской свінкі. Звярок прадказваў лёс людзям. Як гэта адбывалася, вы даведаецся, калі пазнаёміцесь на летніх канікулах з творам. А ў VII класе мы гэта абмяркуем.

—Хто хоча даведацца пра свой лёс зараз?

Настаўнік выцягвае канверцік, а кожны вучань зачытвае свой:

1. Сёння, заўтра і заўсёды побач з табой будуць надзейныя сябры.
  2. Хутка ты атрымаеш падарунак, калі пастараешся.
  3. Ты многа будзеши падарожнічаць – пачні чытаць мастацкую літаратуру.
- 3). Пр.244. (3 вучні на дошцы выконваюць–па 3 пары слоў, астатнія на месцы)
4. Ты шчасліўчык, у цябе ўсё атрымаецца. Будзеш працаваць ля дошкі. Картка №1(індывідуальная праца)

Карці...ая галерэя, мільё...ы жыхар, страшэ...ы штурм, журоўлі...ы крык, палымя...ая прамова , абедзе...ы перапынак, семя...ы фонд, пясча...ы кар'ер, асе...і лес, пісьме...ы чалавек, свяшчэ...ы агонь, гусі..ае пер'е.

5. Ты добры чалавек, таму жыццё ў цябе будзе цудоўнае. Практыкаванне 245 выконваць будзеш не толькі ты, але і ўсе вучні.( Кожны рад па 2 сказы).
6. Ты старанны, таму будзеш выдатна размаўляць па-беларуску. Папрацуй у пары з суседам. Практыкаванне 246 вучні выконваюць у парах( вусна).
7. Творчая праца.

—Напачатку ўрока мы гаварылі пра Я. Янішчыц. Як яе лёс звязаны з Я. Коласам? Я. Колас, хоць і не наш паэт-зямляк, але пэўны час (1912-1914гг.) жыў і працаваў на Піншчыне. Хто з вас наведваў літаратурна-краязнаўчы музей імя Я. Коласа ў в. Пінкавічы? Запрашаю гэта зрабіць завочна.

#### **Слайд 6. Відэаролік пра музей імя Я. Коласа (*да 3 хвілін*)**

—На слайдзе будынак, дзе размяшчаецца музей. Апішыце яго і месца, дзе ён знаходзіцца. Складзіце і запішыце 3-4 сказы або словазлучэнні з прыметнікамі.

8. Гульня «Пляскаем у далоні». Настанкі называе прыметнік, вучні пляскаюць у далоні адзін раз, калі прыметнік пішацца з *н*, два разы, калі *нн*:  
адушаўлёны назоўнік, даданы сказ, брытвенны прыбор, гасцінны чалавек, птушыныя галасы, аконная рама, імянны гадзіннік, камарыны звон.

#### **5 этап. Кантрольна-ацэначны (*да 7 хвілін*)**

I. Адзначце правільна напісаныя прыметнікі

- 1) палымяны;
- 2) пчаліны;
- 3) задуменны;
- 4) асенні;
- 5) драўлянны.

II. Адзначце няправільна напісаныя прыметнікі:

- 1) сцюдзённы;
- 2) вясені;
- 3) праменны;
- 4) курыны;
- 5) іменны.

III. Адзначце прыметнікі, у якіх пішацца *-н-*.

- 1) імя..ы
- 2) вогне..ы;
- 3) драўля..ы;
- 4) стру..ы;
- 5) палымя..ы.

IV. Адзначце прыметнікі, утвораныя суфіксальным спосабам:

- 1) асінавы;
- 2) маленькі;
- 3) прыбярэжны;
- 4) жаўтлявы;
- 5) дабраякасны.

V. Адзначце правільна напісаныя прыметнікі:

- 1) гарадскі;
- 2) французскі;
- 3) бульбяны
- 4) гусіны ;
- 5) цёплінкі.

## **6 этап. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія(да 2 хвілін)**

–Закончыце сказы:

На ўроку я....

На ўроку мне...

На ўроку настаунік...

Я жадаю сабе...

## **7 этап. Дамашняе заданне: парагр. 40, пр.247 (1 хвіліна)**

– Пастаўце адпаведны знак: згодзен – «+», не згодзен – « - ».

| №   | Сцвярджэнне   | знак |
|-----|---|------|
| 1.  | Прыметнік абазначае прымету прадмета.   |      |
| 2.  | Род прыметнікаў у множным ліку не вызначаеца.   |      |
| 3.  | Разрады прыметнікаў па значэнні: якасныя, адносныя і простыя.                               |      |
| 4.  | Усе прыметнікі ўтвораны правільна: <i>бабулін, бацькін, Дзімкін</i> .                       |      |
| 5.  | Прыметнікі напісаны правільна: <i>браўкі, суседскі, французскі</i> .                        |      |
| 6.  | У прыметніках <i>конскі, любанскі, свіязскі</i> мяккі знак не пішацца.                      |      |
| 7.  | У прыметніках <i>імянны, племянны</i> пішуцца –нн-, а прыметнік <i>палымяны</i> выключэнне. |      |
| 8.  | Усе прыметнікі ўтвараюцца суфіксальным або прыставачна-суфіксальным спосабамі.              |      |
| 9.  | Ступені параўнання могуць утвараць большасць якасных прыметнікаў.                           |      |
| 10. | Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі часцей выкарыстоўваюцца ў мастацкім і гутарковым стылях.      |      |

### **Тэст**

I. Адзначце правільна напісаныя прыметнікі

- 1) палымянны;            4) асенні;  
 2) пчаліны;            5) драўлянны.  
 3) задуменны;

II. Адзначце няправільна напісаныя прыметнікі:

- 1) сцюдзённы;            4) курыны;  
 2) вясені;            5) іменны.  
 3) праменны;

III. Адзначце прыметнікі, у якіх пішацца -н-.

- 1) імя..ы            4) стру..ы;  
 2) вогне..ы;            5) палымя..ы.  
 3) драўля..ы;

IV. Адзначце прыметнікі, утвораныя суфіксальным спосабам:

- 1) асіnavы;            4) жаўтлявы;  
 2) маленькі;            5) дабраякасны.  
 3) прыбярэжны;

V. Адзначце правільна напісаныя прыметнікі і:

- 1) гарадскі;            4) гусіны ;  
 2) францускі;            5) цёплінкі.  
 3) бульбяны

# Яўгенія Іосіфаўна Янішчыц — беларуская паэтка, перакладчыца.



(1948-1988)



inform-progulka.by



inform-progulka.by

# Марыя Кобец — беларуская паэтка, перакладчыца.



## Яўгенія Янішчыц «Мова»

Чую тваю \_\_\_\_\_ музыку

Ў скошаных травах \_\_\_\_\_,

Мова! Як сонца маё

\_\_\_\_\_ /

Ты свецишся словам кожным.

Цябе і заворвалі, і закопвалі.

І ўсё ж нашы продкі праз гора

Данеслі да нас цябе,

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ .

І калі ты мяне толькі паклічаш,

Памру за цябе без енку.

Нашу я любоў да цябе

\_\_\_\_\_

У сэрцы сваім \_\_\_\_\_.

## Яўгенія Янішчыц «Мова»

Чую тваю жаўруковую музыку

Ў скошаных травах мурожных,

Мова! Як сонца маё

беларускае,

Ты свецішся словам кожным.

Цябе і заворвалі, і закопвалі.

І ўсё ж нашы продкі праз гора

Данеслі да нас цябе,

родную, цёплую,

Жывую і непаўторную.

І калі ты мяне толькі паклічаш,

Памру за цябе без енку.

Нашу я любоў да цябе

вялікую

У сэрцы сваім маленькім.

жасу́рковую  
беларускае  
мурожных  
родную  
маленьkim

непаўторную  
жыўую  
чёлую  
вялікую

# Задачи:

- ДАВЕДАЕМСЯ...
- НАВУЧЫМСЯ...
- ЗМОЖАМ...

## Задачы:

- **ДАВЕДАЕМСЯ**, калі ў прыметніках пішацца Н, а калі НН.
- **НАВУЧЫМСЯ** ўстанаўліваць утваральную аснову і словаутваральны суфікс; карыстацца правілам
- **ЗМОЖАМ** правільна выкарыстоўваць у сваім маўленні

моцны

?

каменны

здравенны

- Апішыце будынак і месца, дзе ён заходзіцца.  
Складзіце і запішыце 3-4 сказы або словазлучэнні з  
прыметнікамі.



— Закончыце сказы:

- На ўроку я....
- На ўроку мне...
- На ўроку настаўнік...
- Я жадаю сабе...

## Дамашние задане:

- 40, np. 247